

# Праз сусветы Мікалая Гогаля

Нядоўна ў Нацыянальнай бібліятэцы адкрылася выстаўка «У пошуках жывой душы», прымеркаваная да 215-годдзя Мікалая Гогаля. У стварэнні экспазіцыі, якая знаходзіцца ў атрыуме 3-га паверха, змаглі падзельнічыць студэнты, магістранты, выкладчыкі акадэміі мастацтваў, вучні і настаўнікі гімназіі-каледжа мастацтваў імя І. В. Ахрэмчыка, навучэнцы Нясвіжскай дзіцячай школы мастацтваў, а таксама розныя творцы — члены саюза мастакоў.

Экспазіцыя ўласабляе цытаты з твораў класіка і сюжеты яго літаратурнай спадчыны ў жывапісе, графіцы, каліграфіі і шырфавых кампазіцыях. Арганізаторы падкрэсліваюць: фальклорныя вобразы паданняў, якія ляглі ў аснову сюжетаў аўтара, жывы рэалізм і гумар тонкага лірыка, знаўцы чалавечых душ, вобраз самога аўтара, містычны і таямнічы, паўстаюць у інтэрпрэтацыі больш як 30 аўтараў. Тут і пейзажы, і партрэты, і розныя абстракцыі, а таксама шырфавыя кампазіцыі. Дапоўнена выстаўка кніжнай экспазіцыяй, у якой апрач іншага змешчаны кнігі Мікалая Васільевіча



Усевалад Свентахоўскі «Вечары на хутары каля Дзіканькі», 2023 г.




Кацярына Коўзус «Плачка», 2023 г.

Гогаля ў перакладзе на беларускую мову. Сярод рарытэтаў — «Жаніцьба» ў перакладзе Кандрата Крапівы (1937) і «Тарас Бульба» ў перастварэнні Макара Паслядовіча і Алеся Бачылы.

На выстаўцы «У пошуках жывой душы» прадстаўлены работы Вітала Чарнабрысава, Ігара Кашкурэвіча, Юрыя Крупянкова, Людмілы Зыгмантовіч, Маргараты Голубевай, Наталлі Наўроцкай, Андрэя Рэвякова, Варвары Храмеевай, Лю Хэйцэнь... Яны і мно-  
гія часам у звыклай манеры, часам не-  
чакана, праз вобразы і сімвалы, далёкія  
ад беларускай культуры, адлюстравалі

класіка рускай літаратуры, герояў яго самых знакамітых твораў. Хтосьці імкнуўся захаваць і перадаць дух часу, пра які пісаў Мікалай Гоголь, некаторыя ж адыходзілі ад канона і даследавалі ўласныя магчымасці ў рабоце над тэмай.

Сярод аўтараў, на асобе і творчасці якіх хацелася б засяродзіцца, — Усевалад Свентахоўскі. Мастак, дызайнер, педагог некалькі дзён таму пайшоў з жыцця. Аўтар з цікавым поглядам на мастацтва працяглы час шырыраваў на ніве кніжнай графікі: сярод твораў, якія аздобіў, — «Полацак. 1150» (2013) і «Уладзімір Мулявін. Сэрцам і думамі» (2016). За работу над гэтымі выданнямі атрымаў высокія прызы на Нацыянальным конкурсе «Мастацтва кнігі». Вялікую частку сваёй творчасці Усевалад Свентахоўскі прысвяціў каліграфіі. Вось і на выстаўцы «У пошуках жывой душы» прадстаўлены яго шырфавыя кампазіцыі «Сарочынскі кірмаш» (2023), «Вечар на пляцадні Івана Купалы», «Вечары на хутары каля Дзіканькі», «Гоголь. Прадмова» ды іншыя адметныя работы, датаваныя 2023 годам. У іх выяўляюцца магчымасці аўтара ператвараць літары алфавіта ў пісьмо, напоўненое дзіўнымі вобразамі. Вонкава простыя і лаканічныя творы сведчаць у тым ліку пра велізарную ўнутраную працу, значныя ўкладзенія намаганні, а яшчэ пра



Ала Кузінер «Заметкі на паліях», 2024 г.

грунт, на які абапіраўся творца. Усевалад Свентахоўскі шмат эксперыментаваў, але не адмаяўляўся ад традыцый, быў здольны паднімаць мінулае і сучаснасць.

Таксама хацелася б вылучыць работы Віктара Саўчанкі, аўяднаныя назірвай «Гісторыя носа» (2023). Яго чорна-белая графіка — раздум пра сатырычную абсурдысцкую аповесць «Нос» — надзвычай выразная і трапная. У той жа час ілюстрацыі адпавядаюць настрою твора, у сусвеце якога холадна і нятульна. Зусім іншыя адчуванні, хоць такія ж дзіўосныя і праніzlivыя, выклікаюць абстракцыі Андрэя Сімончыка, што вылучаюцца яркімі фарбамі, мяккімі пераходамі і запрашэннем у вандроўку ў чароўны свет. Надзвычай удалымі выглядаюць фанта-смагарычныя работы Кацярыны Коўзус «Плачка» і «Дамавік» (абедзве 2023 года): з аднаго боку, у іх мастачка прытрымліваецца матываў прозы Мікалая Гогаля, з іншага — выяўляе смелую і нястрымную аўтарскую фантазію. За дасягненнемі маладой мастачкі вельмі цікава назіраць.

Выстаўка «У пошуках жывой душы» будзе працаваць да 9 чэрвеня.

Яўгенія ШЫЦЬКА,  
фота аўтара



Андрэй Сімончык  
«Майская ніч, альбо Тапельніца», 2022 г.